

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН

Бунакова Алеся Вітальеўна
настаўнік гісторыі ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Бялынічы
імя М. І. Пашкоўскага»
(г. Бялынічы, Рэспубліка Беларусь)

Культура ўсходніх славян з'яўляецца багатай спадчынай. У нашы дні мноства спрабуюць адраджаць яе. У працах мінулага часу можна знайсці адказы на пытанні, якія чакаюць нас у будучым.

Для культуры ўсходніх славян хактэрна шматбожжа, або політэізм – вера ў некалькіх багоў, кожнага з якіх шанавалі і славілі. У асноўным гэта было так ці інакш звязана з прыродай і прыроднымі з'явамі, а таксама ўрадлівасцю зямель і ўраджаем. Славяне наведвалі капішчы і свяцілішчы, прыносілі багам ахвяры, наладжвалі ў іх гонар святы. Былі ў іх і вешчуны (жрацы) – пасярэднікі паміж багамі і чалавекам.

Ва ўсходніх славян адбывалася абагаўленне прыроды. Славяне ставіліся да яе як да жывой істоты.

Існаваў культ продкаў, паважлівае стаўленне да старэйшын. У славян старэйшыя члены сям'і, а тым больш памерлія, заўсёды былі аўтактам асаблівай павагі. Для памерлых праводзелі спецыяльныя памінальныя дні, якія захаваліся і сёння. А падчас існавання радавой абшчыны, племяных саюзаў заўсёды звязраліся да старэйшын, калі ўзнікала спречнае пытанне або праблема.

Маральныя каштоўнасці ўсходніх славян заключалі ў сабе наступныя рысы: міласэрнасць, дапамога слабаму, абарона Радзімы і роду, узаемапавага і паразуменне ў сям'і, захаванне свайго гонару (было важным як для жанчын, так і для мужчын), выхаванне дзяцей у адпаведнасці з законамі роду. Гэта далёка не ўсе асаблівасці, але можна заўважыць, наколькі высокамаральнымі былі ўсходнія славяне. Нават на вайне, калі бралі ворага ў палон, яны абыходзіліся з ім чалавечна. Яны ніколі не ўсхалялі сябе вышай за іншыя народы, бо іх культура прадугледжвала роўнасць усіх людзей перад прыродай, Богам.

Духоўная культура нашых продкаў была наядвычай багатая. Як і ў іншых старажытных культурах, усе галіны духоўнай творчасці славян былі ўзаемазвязаны. Яны грунтаваліся на языціцкіх уяўленнях пра навакольны свет. Першапачаткова людзі падзялілі юсу прастору на свет бачны і нябачны, рэальный і ірэальный.

Як відаць, сусвет складаецца з трох частак: неба – свет багоў, зямля, населеная людзьмі, і падземны свет, насельнікі якога трymаюць на сабе цяжар зямной тоўшчы.

Больш за сто гадоў таму назад у рацэ Збруч быў знайдзены знакаміты збручскі ідал (захоўваецца ў Кракаўскім музеі). Гэта – чатырохгранны высокі каменны слуп, падзелены на тры ярусы, уяўчаны чатырохаблічнай галавой бoga ў шапцы, вельмі падобнай на галаўны ўбор рускіх князей.

Славянскі пантэнон багоў узначальваў Пярун – бог-грамабой. Шанаваліся таксама Волас (Вялес, Велес) – бог жывёлы, ба-гацца; Мокаш (Макаш) – бағіна вільгаці, урадлівасці; Даждобог (Даждзьбог) – бог сонца, падавец добра. Вельмі папулярнай у старажытных славянаў была Берагіня (Жытнія Баба, Парадзіха) – правобраз Багародзіцы Аранты. Яе выява дагэтуль захавалася ў вышынцы даматканых ручнікоў, у разьбе па дрэве – жанчына ў шырокай спадніцы званом, з паднятымі рукамі, нязменна зліваецца з сімваламі жыцця і ўрадлівасці, напрыклад, з дрэвам, кветкамі, сонцам і рознымі жывымі істотамі.

Важнае месца ў вераваннях славян займаў культ продкаў, якія аховалі род. Абагаўленыя продак – Чур (або Шчур) аберагаў ад нячыстай сілы або нечаканай небяспекі. У розных складаных сітуацыях і цяпер мы ўсклікаем: «Чур мяне!», гэта значыць, захоўрай мяне, дзед [1, с. 74].

Поўная залежнасць людзей ад навакольнага асяроддзя прыяла да таго, што яны сталі абагаўляць з'явы прыроды. Дрэвы, камяні, аэры былі наводненныя добрымі і злымі духамі. Першыя можна было заклікаць на дапамогу, другіх задабрыць і абяшкодзіць. Для абароны ад злых духаў з тоўстага бярвення будавалі жыллё, атачалі яго трывалым тынам або частаколам. Пры пабудове дома захоўвалі мнóstva правілаў. Забаранялася ўжываць бярвёны буяных дрэў (да іх адносіліся, напрыклад, тыя, што раслі ля скрыжаванняў дарог). Пачатку будаўніцтва звычайна папярэднічала прынясенне ў ахвяру хатнія жывёлы (каня, пеўня, курыцы). Магчыма, былі і чалавечыя ахвярапрынашэнні. Часта пад кут дома закладвалі конскую галаву, а паміж бярвення шматкі воўны – гэта павінна было прыносяць жыхарам дабрабыт [1, с. 73].

Дом быў не толькі крэпасцю, але і першым храмам старажытнага славяна. Унутры дома знаходзіліся святыя прадметы – печ, стол, «чырвоны кут» з вышыванымі магічнымі ўзорамі ручнікамі. З удзелам гэтых асабліва шанаваных прадметаў здзяйсняліся хатнія свяшчэннадзействы – радзільныя і пахавальныя абрацы, вясельныя рытуалы. Печ была месцам знаходжання хатнія агню, да якога старажытныя славяне адчувалі глыбокую павагу. Лічылася абраяз плюнцуць у гэты агонь, лаяцца пры агні.

Праёмы ў сценах, дверы, вокны атачалі драўлянай разьбой з выявамі, якія адпужвалі цёмныя сілы. Так скапалася традыцыя ўпрыгожвання майстрамі сваіх тварэнняў. Самым распаўсюджаным малюнкам быў сімвал сонца – круг з прымітіўнай выгнутымі радыяльнымі лініямі ўнутры. Дах вянчаўся вільчакам – разъбяной галавой каня ці птушкі. Па паданнях славяне, конь быў звязаны са светлымі сіламі. Каб абараніць дом ад цёмных чар, часта на жэрдках загарадзіў маціцоўвалі конскія чарапы.

Месцамі пакланення багам і божаствам былі капішчы, круглыя, пад адкрытым небам святыні з ідаламі ва ўнутраным круге. Гэтыя збудаванні называлі палацамі або храмамі. Крыніцы сведчаць і аб існаванні закрытых свяцілішчаў (храмаў).

Славянская ўяўленні многабожжа ляжалі ў аснове ўсёй жыццяздзейнасці людзей, імі вызначаліся цыклы работ, звычайі, абрацы, што ярка паказана ў кнігах Б.А. Рыбакова: «Змена часоў года і змена сельскагаспадарчых сезонаў суправаджаліся ўрачыстасцямі. У снежні славяне сустракалі супровода бога зімы Каляду. Увесну пачынаўся радасны цыкл святай сонца. На Масленіцу пяклі бліны – сімвал сонца, праводзелі саламянае пудзіла бажаства зімы, спальвалі яго за межамі вёскі, а часам адначасова запальвалі прасмолене кола на высокай тычыце – яшчэ адзін сімвал сонца. Вогненнае кола на павозцы, запрэжанай двумя коньмі – спадарожнікамі сонца, трывала ўвайшло і ў выяўленчае мастацтва... На Масленіцу, акрамя абрадавых скокаў, праводзеліся ваенныя гульні моладзі – кулачныя бай. Прылёт птушак азnamеноўваўся абрадавым печывам – гаспадыні пяклі з цеста выявы жаўрукоў... Сустрэча лета адбывалася ў русальны тыдзень. У гэты тыдзень заключаліся шлюбы, спяваліся песні ў гонар Лады і Лепі – заступнікаў ка-хання» [2, с. 37]. У нетрах паганской культуры назапашаваліся першыя астронамічныя, медыцынскія, біялагічныя, тэхнічныя, географічныя веды. Вытокі выдатных рускіх казак, былін, прыказак, народнай музыкі і драматургіі, мастацкай творчасці губляючыца ў далёкім мінулаты. З спрадвечных часоў на Русі былі распаўсюджаны струнныя, смычковыя і іншыя музычныя інструменты. Без музыкі, песен, тэатральных паказаў былі немагчымыя ні святы, ні баляванне. Старажытная скульптура была аўтактам пакланення ў паганскіх капішчах. На фібулах, бляшках, пласцінах можна сустрэць малюнкі змей, коней, пеўняў, ласеў, казлоў (водгукі скіфскага звярынага стылю).

Стараражытнаславянская плямёны аўядноўвалі агульная праславянская мова, з якой выраслі асобныя славянскія мовы. Аднак свяціцва слоў у мовах заставалася такім відавочным, што нават паслужыла, на думку некаторых даследчыкаў, прычынай агульнай назвы – славяне.

Пытанне аб усходнеславянскай пісьменнасці ў дахрысціянскі перыяд канчаткова не высветлена. Да нас дайшло нямала пісьмовых знакаў, якія пакуль што ўвогуле застаюцца нерасшыфраванымі. Тым не менш гаварыць пра шырокое распаўсюджванне пісьма ва ўсходніх славян можна, відаць, толькі з часу прыняцця хрысціянства.

Усходнія славяне задоўга да хрышчэння карысталіся пісьменствам. Археалагічныя раскопкі адкрываюць нямала старажытных прадметаў (сасудаў, надмагілляў, манет), пакрытых малюнкамі, якія нагадваюць пісьменнасць. Аднак іх тлумачэнне, мабыць, справа будучыні. Пра наяўнасць у славян пісьменства паведамляюць старажытныя грэчаскія і арабскія аўтары: паказваеца, што славяне пакідалі на магілах надпісы з імёнамі памерлых, што знакі выкарыстоўваліся пры прадраканнях будучага, што ў паслоў былі нейкія «граматы», што наўрат завяшчанні складаліся ў пісьмовым афармленні [3, с. 98].

У першай палове XI ст. пачалося летапісанне. Рукапісных царкоўных кніг XI–XIII стст. захавалася няшмат. Ёсць звесткі аб існаванні Полацкага летапісу, страчанага ў XVIII ст. Самай ранній рукапіснай кнігай на Беларусі з'яўляецца Тураўскае евангелле (XI ст.). Летапісам гісторыі Кіеўскага, Тураўскага і іншых княстваў з'яўляецца «Аповесць мінульых гадоў», напісаная манахам Нестарам у пачатку XII ст., а таксама Іпацьеўскі летапісны звод.

Такім чынам, Русь да моманту стварэння адзінай цэнтрализаванай дзяржавы мела дастаткова высокі ўзровень матэрыяльнай і духоўнай культуры. Грамадская свядомасць будавалася на традыцыях адноснай свабоды, калектыўнай працы ў рамках абшчыны. Аднак у працэсе фарміравання феадальных адносін з'яўляецца залежнасць ад багатых і бедных. У славянскіх паданнях аб свеце злучыліся рэальныя і ірэальныя пачаткі. Чалавек адчуваў сваю залежнасць ад прыродных сіл.

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Байбурын, А. К. Жыллё ў абрадах і паданнях усходніх славян / А. К. Байбурын. – М. : Навука, 1983. – 191 с.
2. Рыбакоў, Б. А. Мнагабожжа старажытнай Русі / Б. А. Рыбакоў. – М. : Навука, 1987. – 753 с.
3. Сядоў, В. В. Усходнія славяне ў VI–XIII стст. / В. В. Сядоў. – М. : Навука, 1982. – 328 с.